

УМОВЫ ПАПІСЬКІ:
 За 3 м-цы—2 р. 60 к.;
 за 6 м-ца—5 р.; за 1 год—9 р. 75 к.
 За год: м.п.с.а.г.—10 м., інша-
 гародніна—20 кап.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:
 За радок нонпарэлі (пасля тэсту)—
 50 кап. Іншагародні—1 р.
 Пасля тэсту ў два разы даражэй,
 пры шматразовым друкаванні—сідзіць
 на згодзе.
 Згодна пакт. СМІ ад 10 верасня 1924 г.
 бірэцца зверху тарыфу 10 проц. падатку.

Папяска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязда“—г. Менск, Савецкая, 63,
 (траці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-га гадз. дня. У акруговых гарадах—у адд.
 Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.—г.п.с.а.г. Канторах,
 РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА


Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)В.

Рэдакцыя і галоўн. канторо
 1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня тэлефон № 10-74. 2) Сакратар рэдакцыі—ад 12 да 2-го гадзіны дня, тэлеф. № 6-19. 3) Начні рэдактар (друкарня) ад 8 гадз. веч. тэл. № 6-42.
 Кіраўн. Г. Канторан
 Кантора абвестак падпісн) тэл. № 781.

СЕРАДА 17 КАСТРЫЧЫКА 1928 г.
№ 240 (3047)
 Кошт асобнага нумару ўсяды 6 кап.

Год выданьня дванаццаты.

Забастоўка докераў у Бардо



Адначасова з забастоўнай тэстотыльшчыкаў у Паўночнай Францыі адбываецца такома забастоўка докераў у найважнейшым французскім порце—Бардо. Забастоўшчыні трымаюцца стойка. Ні махінацыі рэфарміючых кіраўнікоў, ні ўрадавыя рэпрэсіі не зламалі ўпартасьці докераў у іх барацьбе.
 НА ЗДЫМКУ: замёршы порт у Бардо.

Адна з карзінных задач

«Правда» ў перадавіцы піша:
 Вырашэньне задач, пастаўленых перад прамысловасьцю ў бягучым гаспадарчым годзе, арганічна звязана з ажыццяўленьнем цэлай сыстэмы рацыяналізатарскіх мерапрыемстваў. Гэтую акалічнасьць лягчэй ва ўсё можна прасачыць на цэнтральнай праблеме прамысловага развіцьця — дынаміцы сабекошту прамысловай прадукцыі. Як вядома, ВСНГ памячае выніжэньне сабекошту да 6 проц. Дзяржплан-жа яшчэ павялічвае задацьне ў гэтай галіне. Высоўваючы натолькі значнае паліпшэньне якасьці работы прамысловасьці, мы павінны ставіць перад сабой вялізныя рацыяналізатарскія задачы, выкліканьне якіх можа быць забяспечана толькі пры вялізнай творчай актыўнасьці ўсяе рабочае клясы. Такія-ж рапучыя рацыяналізатарскія задачы стаяць і ў галіне капітальнага будаўніцтва. На гэтым вучастку гаспадарчага фронту найвялікшыя труднасьці, як вядома, выклікае праблема балансу будаўнічых матэрыялаў, якое перавышае ватраты мінулага году на 72 проц. Разам з тым прамысловасьць в усёй рашчасьцю павінна была паставіць задачу рацыяналізацыі будаўніцтва: стандартызацыі будаўнічых матэрыялаў; барацьбы з марнатраўствам.

Грызньня ўсё абвастраецца

ВАРШАВА, 15 Афідэцыйны орган ППС «Роботнік» агалашае адоваю да ўсіх членаў партыі. Адова сьпыхаецца на ўнутрыпартыйным становішчы, напружанасьць якога аўтары адовы прысьваюць «спробам пілсудчыкаў выклікаць раскол у радок ППС». «Пілсудчык,—зазначаецца ў адоаве,—вядуць жорсткую кампанію супроць паасобных дзеячоў партыі з разьлікам пасяць недавер'е ў партыі. Пасягнуўшы на

адзіства партыі і яе дысцыпліну будучы выключаны з партыі. Зьяўленьне «Пжэдсьвіта» (новая газета, якая выдаецца групай пэпэсаўцаў-пілсудчыкаў) аьаўляецца адным з вэвельняў гэтых выпадкаў супроць ППС». Орган пэпэсаўцаў-пілсудчыкаў «Пжэдсьвіт» прыняў выклік і штэдэйна публікуе рэзкія выпадкі супроць пэпэсаўцаў-кіраўнікоў прафсаюзу

Перамога камуністычнага кандыдата

ПАРЫЖ, 15. У акрузе Нуазі-ле-Сэк (дэпартамант Сэны) адбыўся другі тур дадатковых выбараў в прычынны скасаваньня палатам мандату абранага там камуністага Кламаміуса. Матыпы скасаваньня такія: праверка, быццам, паказала, што супернік Кламаміуса, радыкал Рэно, атрымаў на адзін голас больш. У першым туры за Кламаміуса падапа 11.430 галасоў, за Рэно—9.895 і за сацыялістага Фэльсэ—2.828. У другім туры Кламаміос атрымаў 12.724 галасы, Рэно—11.868. Такім чынам, абраны Кламаміос Абраньне Кламаміуса адзначана вулічнай дэманстрацыяй у Бабінні.

М. Горкі захварэў у дарозе

БЭРЛІН, 15. Максім Горкі прыехаў

Рабочыя патрабуюць спыненьня тэрару

РЫГА, 14. Орган левых рабочых публікуе артыкул, прысьвечаны прасьледваньням левага прафсаюзнага руху ў Латвіі. У артыкуле гаворыцца: «Ад імя 75 тысяч левых выбаршчыкаў катэгарычна патрабуем ад ураду безадкладнага вызваленьня ўсіх арыштаваных левых рабочых і дзеячоў левага прафсаюзнага руху. Калі ўрад не вызваліць зьняволеных і ня спыніць рэпрэсіў супроць левага рабочага руху, дык рабочая кляса прымусяць урад зрабіць гэта. Вызваленьне зьняволеных—толькі першы крок.

У далейшым мы патрабуем аднаўленьня ўсіх разгнаных левых прафсаюзаў, поўнай амністыі ўсім рэвалюцыйным рабочым, легалізацыі камуністычнай партыі і неабмяжаванай волі арганізацыі і друку для рабочае клясы. Ад гэтых патрабаваньняў рабочая кляса не адступіць ні на ёту і будзе змагацца за іх аж да застасаваньня такіх сродкаў, як масавая дэманстрацыя і ўсеагульная забастоўка». Далей паведамляецца, што арыштаванага нядаўна дзеяча левага рабочага руху Штраўпмана па-ранейшаму мучаць страшэннымі спосабамі ў засьценнах ахрані. Газета зьвяртаецца да міжнароднага рэвалюцыйнага пралетарыату з заклікам пратэставаць супроць прасьледваньня рабочага руху ў Латвіі і выратаваць Штраўпмана.

Аканчальныя вынікі выбараў у Латвіі

РЫГА, 13. На выбарах у латвійскі оойм галасавала 940.000 чал., ці 89 проц. усіх выбаршчыкаў супроць 838.000 у 1925 годзе. Левыя рабочыя і незалежныя сацыялісты разам атрымалі 75.300 галасоў. Трэба адзначыць, што ў Ліфляндзі і ў Латгалі каньдідатыя оьпіны левых рабочых былі забаронены. Сацыял-дэмакратычная партыя атрымала 229.000 галасоў замест 251.000 галасоў у 1925 годзе, страціўшы такім чынам 22.000 галасоў, якія адышлі да левых рабочых.

На афіцыйных вестках у пера-
 выбарах Латвійскага сойму прынялі ўдзел 935.010 выбаршчыкаў. Праві-
 ціца атрымала 8 мандатаў, сялянскі саюз 16, «новыя гаспадары»—4, латгалскія сяляне—9, лева-буржуазныя партыі—9, сацыялісты-міні-
 малісты—2, сацыял-дэмакраты—26, незалежныя сацыялісты—3, прафсаюзы (камуністы)—5, немцы—6, іў-
 рэі—4, расійцы—6, палякі—2. Сацыял-дэмакраты страцілі 7 мандатаў.

Ураду СССР пераданы пакт келёга

Французскі пасол у СССР Эрбэт наведваў 16-га кастрычніка часовага на-

ЛОДЗЬ у ВАГНІ СТАЧКІ

Рабочыя будуць змагацца да перамогі

Забастоўка ахапіла рад новых тэкстыльных гарадоў.—Муніцыпальныя служачыя Лодзі і Пятрыкова дэманстрацыйна далучыліся да забастоўкі.—Лодзь робіць уражаньне асаджанага гораду.—Уплыў камуністых сярод бастуючых узмацняецца, што прыводзіць буржуазію ў шаленства.—Газэты ў Лодзі, апрача рабочае прэсы, ня выходзяць.—Настрой пэпэсаўцаў прыдушаны; яны рыхтуюць здрадніцкі ўдар у сьпіну бастуючых.

Бастуючыя спадзяюцца на дапамогу савецкіх рабочых

ВАРШАВА, 16. (Атрымана па радыё а першай гадз. ночы). Сёньня 13-ы дзень забастоўкі лодзінскіх тэкстыльшчыкаў і другі дзень ўсеагульнай забастоўкі. Настрой рабочых баявы. На мітынгх, якія адбыліся ўчора ў Лодзі, ухваліліся рэзалюцыі, якія патрабуюць працягу забастоўкі да пераможнага канца. У Лодзі і наўкольных прамысловых гарадох учора адбыліся сутычкі між штрэйкбрэхэрамі і бастуючымі. Усюды паліцыя бароніць штрэйкбрэхэраў.

Учора адбыліся сутычкі між бастуючымі рабочымі і штрэйкбрэхэрамі трамвайшчыкамі. Забастоўшчыні выбілі шкло ўва ўсіх вагонах. Адаін э штрэйкбрэхэраў цяжка паранены. Адміністрацыя трамваяў павінна была адмовіцца ад штрэйкбрэхэраў.

У часе сутычкі, калі паліцэйскія напалі на рабочых, шашкаю паранены рабочы.

У Пабіяніцах таксама адбылася сутычка між бастуючымі і штрэйкбрэхэрамі. Паліцыя на двух грузавікох прыехала на месца сутычкі і арыштавала ўвесь забастовачны камітэт, кольнасьцю ў 40 чалавек.

Прафсаюз тэкстыльшчыкаў запрапанаваў тэкстыльшчыкам Бельска і Андрыхова далучыцца да забастоўкі, каб падтрымаць лодзінскіх тэкстыльшчыкаў.

У Чэнстахоўе на мітынг прынята рэзалюцыя, якая патрабуе далучэньня да забастоўкі ўсіх тых чэнстахоўскіх фабрык, якія да гэтага пэры яшчэ ня прымалі ў ёй удзелу.

Лодзінскім забастовачным камітэтам атрыманы тэлеграмы з розных гарадоў Польшчы ад мясцовых прафсаюзаў з выказваньнем салідарнасьці. Рад варшаўскіх прафсаюзаў зьвярнуўся да Цэнтральнай Камісіі Прафсаюзаў з запатрабаваньнем падтрымаць лодзінскіх тэкстыльшчыкаў. Цэнтральная Камісія, якая знаходзіцца пад уплывам меншавіноў, аднак не сьпяшаецца і заяўляе, што паседжаньне Цэнтральнае Камісіі будзе сазвана на працягу гэтага тыдня.

На аб'яднаным паседжаньні камісіі тан званых клясавых прафсаюзаў і забастовачнага камітэту адзін з рабочых прамоўцаў запрапанаваў зьвярнуцца ад імя бастуючых на дапамогу да рабочых СССР. Калі прадстаўнік прафсаюзу заявіў, што гэтая прапанава нават ня будзе разглядацца, то прамоўца ў сваю чаргу заявіў, што будзе знойдзены іншы шлях для ажыццяўленьня гэтае прапаны.

Настрой лодзінскіх пэпэсаўцаў даволі прыгнечаны. Яны стараюцца не застацца ад руху, каб задушыць яго э сярэдзіны.

Гарадзкі галава Лодзі, пэпэсавец Семенскі, прымушаны за кошт муніцыпалітэту раздаваць бастуючым хлеб і абыды. Лодзінскія пэпэсаўцы разумеюць, што фактычна не яны кіруюць забастоўкаю.

Уплыву камуністых узмацняецца. Гэта прызнае ўвесь буржуазны друк, які ад гэтага шалее.

Цінава адначыць паводзіны НРП (народная рабочая партыя). Апошняя пляецца ў хвасьце падзей і прымушана таксама, як і пэпэсаўцы, каб ня згубіць канчаткова ўплыву на рабочыя масы, падтрымліваць патрабаваньні бастуючых.

Характэрны выпадак, які быў пры длаучэньні тэлефаністан да ўсеагульнай забастоўкі. Дырэнтар пагражаў тэлефаністанам зьваленьнем. Ня глядзячы на гэта, дэлегацыя тэлефаністан, якая наведала дырэнтара, заявіла, што паргозай іх не спалохаеш. Тэлефаністкі далучыліся да забастоўкі.

ВАРШАВА. Віцэ-прэм'ера Бартэля наведала дэлегацыя дзяржаўных служачых, якая перадала яму рад патрабаваньняў эканамічнага характару, у тым ліку і аб пазычэньні пэнісіі. Бартэль абяцаў па магчымасьці здаволіць патрабаваньні служачых.

У Варшаве пачалася забастоўка

стандартизацыя будаўнічых матэрыялаў; сараньба з марнаўствам, якая выдзяляецца ў лішні аб'ём будынкаў, пад вытворчасць што будуюцца; палігачыне і сярпачыне канструкцыі; нарэшце, замена пасобных дэфіцэнтных матэрыялаў другімі—вось шлях, які бязуюма павінен стварыць нам патрэбныя рэзервы.

Наколькі тут шырока поле для рацыяналізатарскай дзейнасці, колькі моцныя тут кансерватызм і рудзіна, сведчыць, напрыклад, кампанія, узятая ў друку аб патрэбнасці замены кровельнага жалеза больш таннымі матэрыяламі, якія выкаваюць сваё прызначэнне на горш, а магчыма і лепш, чым кровельнае жалеза.

На барацьбу з будаўнічай рудзінай і кансерватызмам, на барацьбу з расхоствам,—вось баявы лёзунг, які мы перш за ўсё павіны паставіць перад сабой у будаўніцтве. У надыходзячым годзе рацыяналізацыя становіцца ўжо мэтадам гаспадарчага будаўніцтва, абсалютна рэальнай вядчынёй, эфектыўнасць якой знаходзіць свой адбітак у прамішляне.

З асаблівай вострасцю паўстаюць пытанні кіраўніцтва рацыяналізатарскіх рухаў. Галоўную ўвагу трэба накіраваць на стварэнне ўмоў, якія сапраўды і радыкальна забяспечвалі б так патрэбнае зараз узмацненне тэмпу рацыяналізатарскай работы. Патрэбна падвышэнне падрацыяналізацыю рэальнай фінансавай базы, забяспячэнне кваліфікаваным інжынерна-тэхнічным персаналам; стварэнне матэрыяльных стымулаў для рацыяналізатарскай ініцыятывы і вынаходства, прыняццё ў работу самых шырокіх працоўных мас і, нарэшце, рашучае разгорванне навукова-даследчай работы. Матэрыялы, якія маюцца, неабавязьма сведчаць аб тым, што на любым прадпрыемстве яшчэ непацаты край «дробязяў», дзе амаль без усяіх ватрат, пры правільнай арганізацыі работы мы можам атрымаць дзесяткі і сотні тысяч руб. эканоміі. Таму мы павіны настойліва звяртацца да напамінанняў аб тым, што лёзунг «ўвага дробязям» аўсім ня зняты ў нашай рацыяналізатарскай рабоце.

6.000 міль у 100 гадзін

НЬЮ-ЁРК, 15. Цэнтр зьявіўся над Нью-Ёркам каля 3 гадз. дня, зрабіўшы пералёт на адлегласці звыш 6.000 міль у 100 гадзін. Вялікае апавенне тлумачыцца бурным надвор'ем, якое прымусіла дырыжабль накіравацца на поўдзень і прычыніла ўжыванні стабілізатару.

Зараз у Берліне арганізацыя навуковай экспедыцыі, якая летам будучага году на гэтым дырыжаблі палічыць зноў на паўночнае канцавое надкіраўніцтвам Фрытшэфа Нансена. У экспедыцыі будзе ўдзельнічаць каля 80 чалавек навуковай прадстаўніцкай ад розных краёў. У гэтай экспедыцыі будучы браць удзел таксама і навуковія прадстаўнікі Саюзнага Саюзу.

Праграма экспедыцыі зараз распрацоўваецца на Берлінскім кангрэсе па вывучэнні Арктыкі.

Напярэдадні грэка-югаслаўскага дагавору

АТЭНЫ, 15. Учора апублікаваны пратакол грэка-югаслаўскіх перагавораў, што адбываліся 11-га кастрычніка ў Белградзе. Мае адбыцца заключэнне дагавору.

БЕРЛІН, 15. Максім Горкі прыехаў у Берлін у нядзелю. З прычыны пагоршання здароўя, выкліканага дарогаю, ён павінен нейкі час пралежаць у ложка і выедзе ў Італію толькі праз некалькі дзён.

Бойкі паміж македонскімі групоўкамі

ВЕНА, 15. У Баўгарыі існуюць дзве варожыя паміж сабою групы македонскіх рэвалюцыянераў—прыхільнікі Міхайлава і Протагерава. Гэтымі днямі прыхільнікі Міхайлава ваявалі ў лес 15 протагераўцаў і павесілі іх Незадоўга да таго паміж прыхільнікамі гэтых македонскіх групавак адбылася сапраўдная бойка. Насельніцтва Сафіі ў панцы, чакаючы, што страляніна на вуліцах можа зноў выбухнуць у любы момант. Жыхары не адважваюцца выходзіць без зброі.

Замежныя пасланнікі запрасілі прэм'ера Лянчава, якія меры ўрад мяркуе ўжыць для забяспячэння безабаснасьці чужаземцаў. Апазыцыйныя газеты зьяўляюць, што ўрад бяспэльным ўжыць меры супроць групы Міхайлава і падкрэсьліваюць, што вайсковы міністр Воўкаў падтрымлівае гэтую групу.

Машэнства амэрыканскіх фашыстых

НЬЮ-ЁРК, 15. 14-га кастрычніка, увечары, кандыдат «Уоркерс Парты» у віце-прэзідэнта гора Хоўстон прыбыў у Хоўстон у штапе Тэхас і выступаў на мітыngu. Мітынг быў разгананы паліцыяй, якая арыштавала 6 камуністых.

«Уоркерс Парты» апублікавала паведамленне, дзе гаворыцца, што з прычыны машэньніцкага ўчынку фашыстых Гітлоу, які робіць выбарчую паездку, не паехаў у горад Фэнікс (штат Арызона) і з ім была страчана сувязь. Гэты выклікала самую сур'ёзную трывогу аб яго лёсе, бо рэакцыянеры Арызона даўно пагражалі яму расправы. Цяпер высветлілася, што фашыстыя арыштавалі камуністычнага дэпутата Обрэна, падрабілі яго подпіс і тэлеграфавалі Гітлоу, які знаходзіўся ў Сан-Дыего (у Каліфорніі), што мітыngu ў Фэніксе ня будзе. Няпрыбыццё Гітлоу да тэрміну вельмі неакоіла камуністых Фэнікса, якія нічога ня ведалі аб машэньніцкім ўчынку фашыстых і выклікала чуткі аб тым, што Гітлоу арыштаваны. Мітынг у Фэніксе адбыўся, ня гледзячы на адсутнасць Гітлоу, але быў разгананы паліцыяй.

Абменаваньне праў саюзаў у Францыі

ПАРЫЖ, 14. Міністрам унутраных спраў выдан абешнік, які абмяжоўвае закон аб свабодзе саюзаў. Паводле закону, для стварэння якога-небудзь саюзу даволі было зрабіць зьяву ўладзе і апошняя абавязана была на працягу 48 гадзін выдаць спраўку аб рэгістрацыі новага саюзу. Новы абешнік робіць выдачу такіх справак неабавязковай. Ён прапануе ўладам выдаваць іх толькі пасля «падрабанага расьсьледваньня паліцыяй усіх даных, якія датычаць новага саюзу і яго мэтаў».

Разам з тым абешнік прадпісвае, каб даявядкі выдаваліся толькі тым арганізацыям, сродкі якіх ствараюцца з членскіх узносаў і ўрадавых субсыдыяў. Новы абешнік выдан для барацьбы з камуністычнымі і іншымі левымі рабочымі арганізацыямі.

Балодзіс у адназ сідкаў у Рызе прадстаўнікоў друку і вывясніў ім пазыцыю Латвіі ў адносінах да Літвы і справы руху па Лібава-Роменскай чыгунцы. У канцы свае прамовы Балодзіс зьявіў аб інтэрв'ю Вальдэмараса, што ён ня хоча кваліфікаваць такога нязвычайнага ў дыпламатычным жыцці выступленьня і што падобныя дэкларацыі ня могуць мець ніякага ўплыву на яго працу.

Вяведаньне літоўскае мовы

350 настаўнікаў пачатковых школ у Літве здавалі нядзёна ў Коўні экзамен па літоўскай мове. Вытрымала толькі 200 настаўнікаў.

Врышт сацыял-дэмакрата

У Вількамірскім павеце арыштаваны выдатні дзеля літоўскае сацыял-дэмакраты Ф. Паўлюскі, аб'яваўчаны ў арганізацыі змовы проці ўраду Вальдэмараса.

ЗГОДНЫ 800 ГАДОУ ЧАКАЦЬ..

У дзень 8-ога гадавіні загопу Вільні Жэлітоўскім усё ковенскія газеты зьявілі артыкулы аб справе Вільні. «Літвуос Айдас» піша, што сэрбы, баўтары і італьянцы змагаліся за сваю незалежнасьць 800 гадоў. У парэўнаньні з імі 8 гадоў, якія мінулі ад загопу Вільні, зьяўляюцца невялікім перыядам. Далей газета ставіць пытаньне, ці магчыма здабыць Вільні Літвой і зазначае, што магчыма, бо на свеце няма нічога немагчымага.

У Зах. Беларусі

Врышт санктарата Т-ва беларускае школы

У Вялейцы арыштаваны санктарат Вялейскае акружнае ўправы Т-ва беларускае школы І. Уольціновіч.

Канфіскацыя літоўскае газэты

13-га кастрычніка ў Вільні месцавым староствам канфіскаваны №118 літоўскае газэты «Вільніаус Айдас». Усе 540 экзэмпляраў тыражу забраны паліцыяй. Рэдактар прыцягваецца да адваовае адназначыць.

Зноў паводка

У майтну Урвідава вада ў рыбных саджаўках у трыці ўжо раз сарвала застаўні і заліла блізкаю вёску, затопіла гумны і паграбы.

Польская ўлада, так хуткая да спраў з сялянмі, ніяк не зьявіцца прымусіць уласніка майтну-дэпутата Урвадава бліску Касьцялякоўскага-опыніць нарэшце такое падтапаваньне сялян.

Праз галавы рэфармісцкіх лідэраў

ОСТА, 16. Не зважаючы на процідзельныя рэфармісцкія прафэсіяны лідэраў, мясцовыя арганізацыі прафсаюзаў у Оста, Бэрне і іншых буйных гарадох звярнуліся да выкананьня карэскага аб'яднаньня прафсаюзаў з патрабаваньнем безадкладна ўступіць у дагаворныя адносіны з фінляндскім аб'яднаньнем і УсеЦПС. Між іншым, такая рэвалюцыя ўваляна ў Фрэдрыкстаду, дзе 90 проц. прафсаюзных дзельцоў—жэнаўкі.

Эрбэт наведваў 16-га кастрычніка чысвага настрьчніка наркам. замезных спраў тав. Літвінава і перадаў яму два экзэмпляры пакту Келёга на ангельскай і французскай мовах, падпісаных стато-сакратаром на замезных справах Амэрыкі Келёгам. Эрбэт заявіў, што ўручэньне гэтых копіяў зьяўляецца паведамленьнем аб прыняцці савецкага пакту аб далучэньні. Такім чынам, гэтым выкананьнем абавязак ураду Амэрыкі, прабуджэджаны артыкулам 3-м пакту.

Адначасова Эрбэт прачытаў тав. Літвінаву ліст французскага міністра замезных спраў, у якім выказваецца падзяка савецкаму ўраду і ўдзельнікам экспедыцыі «Красіна» за пошукі самалёту «Латам».

У польшчы На вайну--29% на асьвету--14%

У правэце польскага дзяржаўнага бюджэту на 1929-30 г. (ад 1-га красавіка 1929 г. да 1-га красавіка 1930 г.) з агульнае сумы выдаткаў у 2.801.931.668 злотых на вайскавое міністэрства прызначана 814.276.000 злотых (29 проц.), а на міністэрства асьветы 402 млн. зл. (14 проц.). Фактычныя ж расходы на падрыхтоўку вайны яшчэ большыя. Так у мінулым бюджэтным годзе было патрачана звыш бюджэту некалькі сот мільянаў злотых на кулю ваенных матэрыялаў. Апрача таго частна расходаў ваеннага характару праходзіць на наштарысах іншых міністэрстваў.

Бойка ў Кракаўскім унівэрсытэце

У Кракаўскім унівэрсытэце пад час урачыстага адчыненьня школьнага году вынікла бойка паміж студэнтамі нацыяналістымі і дэмакратамі.

Чыгуначная катастрофа

11-га кастрычніка каля Львова зыйшлі з рэіі два вагоны пасажырскага поезду. Дзёе нандуктараў і 9 пасажыраў паранена.

Паліцыя пакалечыла

8-га кастрычніка ў крымінальным судзе ў Кракаве павінен быў адбыцца разгляд справы паліцэйных, якія ў мінулым годзе цяжка пабілі студэнта-мэдыка Кракаўскага унівэрсытэту—югаслаўскага грамадзяніна. Разгляд справы адтожаны, бо.. пабіты студэнт, не зважаючы на год лячэньня, знаходзіцца ў цяжкім станавішчы і ня мог зьявіцца на суд. Магчыма, што ён на ўсё жыццё застаецца калекаю.

Няудача новых польскіх пазык у Амэрыцы

Праектаваныя намунальныя пазыкі Іранавы, Лодзі і Львова ў Амэрыцы адкладваюцца на неазначаны тэрмін. У сучасны момант разьмяшчэньне новых польскіх пазык у Амэрыцы амаль немагчыма.

У Лодзі забастоўка праходзіць дружна. Акрамя тэкстыльскай бастуюць трамвайшчыні, рабочыя усіх металевых прадпрыемстваў, дрэвапрацоўчай прамысловасьці, прадпрыемстваў, якія вырабляюць цацкі, фабрык панчоў і інш.

Усеагульная забастоўка ахапіла рабочых газавога заводу. Вядуцца перагаворы з рабочымі электрычнай станцыі аб далучэньні іх да забастоўкі. З прычыны забастоўкі рабочых гарадзкіх бойнаў, у горадзе адчуваўся мясны голод.

Забаставалі па салідарнасьці швейнікі, кельнэры рэстаранаў і на-

У Варшаве пачалася забастоўка рабочых-экспэдытараў у 55 фірмах. Рабочыя трэбавалі 30-50% надбаўні.

Праз некалькі дзён 46 фірм згадзіліся на трэбаваньні рабочых. У астатніх 9 фірмах забастоўка яшчэ цягнецца.

На карысьць сем'яў лодзінскіх забастоўшчынаў

Супрацоўнікі газэты «Орка» па сваёй ініцыятыве адкрылі збор на карысьць сем'яў бастуючых рабочых гор. Лодзі. Зроблены збор паміж супрацоўнікамі газэты і дэлегатамі пленуму Польшчора даў звыш 100 р.

БЫТ ЛОДЗІНСКІХ ТКАЧОЎ

Адрозьніваючай рысай лодзінскага тэкстыльнага раёну зьяўляецца пераважнае жаночае працы. Паводле афіцыйных даных за 1926 г., у тэкстыльнай прамысловасьці было занята 105.342 чал., з якіх мужчыны было—47.460, жанчыны 52.753 і 5.149 падросьткаў. Гэтал пераважнасьць жаночае працы тлумачыцца тым, што жанчыны зьяўляюцца найбольш таннай сілай, і жаночая праца аплатаецца ў лодзінскім раёне на 30 проц. ніжэй, чым мужчынская.

Афіцыйныя даныя, апублікаваныя зараз варшаўскім інстытутам грамадзкае гаспадаркі, гавораць аб тэй жудаснай эксплёатацыі, якой падлягаюць лодзінскія рабочыя і работніцы. Уведзеная на лодзінскіх фабрыках капіталістычная рацыяналізацыя прывяла да таго, што работніцы заняты цяпер на большай колькасьці варштатаў, чым раней. Рацыяналізацыя фактычна прывяла да таго, што работніцы ня маюць магчымасьці ні на секунду адрывацца ад сваёй работы.

На лодзінскіх фабрыках даўно фактычна адменены 8-гадзіны рабочы дзень. Работа адбываецца ў дзеве зьмены, і кожная зьмена занята 12 гадзін. На некаторых фабрыках існуе і 16-гадзіны дзень, пры чым работа ідзе бяз усякага перапынку. Такі парадак прыняты ня толькі на фабрыках, раскіданых вакол Лодзі, але і на буйных прадпрыемствах у самым горадзе.

На трох фабрыках работа працягваецца 10-10½ гадзін, на дзвёх—11, на 12-ці—12 гадзін, у адной—13 гадзін і ў дзвёх—16 гадзін.

Начная работа жанчыны наглядаецца ўсюды. Калі фабрычная інспекцыя зьяўляецца ўначы час на фабрыкі, дык звычайна, каб захаваць няскопчаную працу работніц, на фабрыцы наладжваюцца фальшывыя трывогі, тушыцца святло, замыкаюцца брамы і інспектара проста ня ўпускаюць на фабрыку.

Досыць вайсьці ў любую буйную лодзінскую фабрыку (аб маленькіх

і гаворыць ня прыходзіцца), каб адразу-ж заўважыць жудасныя гігіенічныя ўмовы, у якіх прыходзіцца працаваць. Поўная адсутнасць вентыляцыі, нават там, дзе яна патрэбна па ўмовах вытворчасці, бруд зьяўляецца звычайным для ўсіх лодзінскіх тэкстыльных прадпрыемстваў. Абедзены перапынак даўно фактычна адменены на ўсіх прадпрыемствах. Нават на буйных фабрыках можна заўважыць, што ў майтэрнях, дзе працуе па невялікіх соцен чалавек, наадправод гадамі павісаны і не працуе, і рабочыя паабавлены магчымасьці нават мыць рукі.

Наладжваньне асобных уборных ці ўмывальнікаў для жанчыны лічыцца «лішняй раскошай». Аб зьясьлях няма і ўспаміну. Адмоўныя адносіны да зьясьляў з боку фабрыкантаў прыводзяць і да таго, што яны зьяўляюць цяжарных работніц, каб загадзя застрахаваць сябе ад патрэбнасьці наладжваньня зьясьляў. У «свабоднай» Польшчы гэтак звышча набыло настолькі шырокае разьмеры і да яго настолькі прызвычаліся, што яно аўсім перастала кідацца ў вочы.

І. Б.

Праская будаўнічая катастрофа



У сваім рацыяналізатарскім парыве буржуазія пераходзіць уопія мяжы. Ня толькі здароўе, але і жыццё рабочых стаіцца ні ва што. І гэтак і гэтак імяненне прадпрыемцаў да намывы за кошт рабочых прывяло да сумнай катастрофы ў Празе (у Чэх-Славакіі), дзе пры абвале сяміпавярховага дому, які будаваўся, загінула шмат рабочых. З-пад абломнаў да гэтага часу выцягнута 25 трупай, 26 цяжка параненых. Не хавае яшчэ звыш 30 рабочых. НА ЗДЫМІНУ: выратаўчыя работы на месцы катастрофы. Насуць выцягнуты з-пад абломнаў труп.

дарма будзе без чаргі выдзяляцца пямала з дзяржаўнага фонду пільхам прыватнага земляраркавання на кошт дзяржаўнага. Апрача таго, які павінен забяспечыць спецыялісты і ініцыятыву вытворчасці на мясцох умя...

КАУЧУК З СОРНЫХ ТРАУ

Кіеў, 15. У прысутнасці рабочых прафесараў і навукова-тэхнічных сіл адбылося публічнае дэманстраванне выпадковіднага інжынера-хіміка Вайнароўскага. У выніку 4-гадовай працы інжынеру Вайнароўскаму ўдалося зрабіць каучук з сорных траў. На думцы вучоных набыццё выклікала вялікую зацікаўленасць сярод навуковага свету Кіева.

АБ ХУДОЙ КАРОВЕ ФАРАОНА

Як працавала агенцтва Саўгандальфлэту ў Фарынаве

У глыбокай старасветчыме існавала легенда аб худых каровах егіпецкага фараона. Апошніму прысьніўся сон, што адна худая карова, са срытам удава, праглынула, з'ядала дзесяткі сытых кароў.

Старасвецкая легенда адраділася ў нашай сучаснасці.

Худая карова, аказваецца, жыве на ст. Фарынава МББ чыг.

Агенцтва Саўгандальфлэту адкрыла на станцыі аддзяленне па экспедыраванні экспартных і імпартных грузаў.

Адкрыццё аддзялення не выклікала ніякіх эканамічных абставінаў, бо там існуе чыгуначнае агенцтва МББ чыг., якое абслугоўвае большасць экспартэраў і імпартэраў.

Але агенцтва Саўгандальфлэту чамусьці параміла атэніць сваім мадэлямі і ст. Фарынава—у ім так складаецца, загарылі «імперыялістычны» тэндэнцыі.

Аддзяленне агенцтва на ст. Фарынава існуе больш паўтара год. Праз яго рукі праходзіць толькі 4,5 проц. усіх грузаў—іншыя апрацоўвае чыгуначнае агенцтва.

«Худая карова» Саўгандальфлэту дае ў месяц даходу 5—10 руб., а сама з'ядае 100 руб.: пансін загадчыку—80 руб., рэнта—на ацяпленне, асвятленне, памяшканьне і канцылярскія выдаткі.

Былі месяцы, калі аддзяленне вя мела ніводнага вагону груза.

Кожны месяц на ўтрыманьне яго прыходзілася дабавляць 90 рублёў.

Загадчык аддзяленням хадзіў склаўшы рукі і лавіў мух. Калі, па шчаслівым выпадку, у рукі яго трапіў груз, то ён ляжаў на станцыі за адсутнасцю грошай у аддзяленні.

Надзіццё, больш «сытых кароў» Саўгандальфлэту, вярней, грошай з'ядае абжорлівая «худая карова» на працягу 18 месяцаў.

Толькі п'ядаўна, на падставе зметкі тав. Камара, лгал была палана «Звяздой» на расьсьледван-

Старшыня воласнога камітэту Кірылаў (член выканкаму) прысьвоіў выканкаму грошы і маёмасць падпіраў кулака Абухана Сядзібу, забіраўшы зоркам самагоншчыкаў, зніжаў палікам с.г. падатак. Нарэшчым Шырокіх вылучаў буйных беларус-

дзельцаў «Круціцкіх пасадаў» і аперацыю, браў хабары, садзейнічаў вызваленню змоўных ад с.г. падатку. Член Аб'ёму партыі, ён-жа сакратар Валкому. Далінін ведаў аб злучэнствах, якія рабіліся ў воласці і пакрываў іх. У воласці адсутнічала работа в беднятой, зрываліся важнейшыя палітычныя кампаніі. Уся кіруючая галоўна партыйна-савецкая работы воласці вынята в работы і прыцягваецца да адказнасці.

не ў РСІ, канкурэнцыя 2-х агенцтваў была знішчана.

НЕ РСІ прызнаў няметазгодным існаванне двух агенцтваў у Фарынаве. Агенцтва МББ чыг. ліквідавана.

Па нашай думцы, гэтага мала. Трэба прыцягнуць да адказнасці ўласнікаў «худой каровы»—Бел-агенцтва Саўгандальфлэту, якая на працягу 1 в пал. году не звярочвала ўвагі на «небасьпечывы» апетыты фарынаўскае «каровы».

Б—ў.

Амаль адзін з самых прыгожых рысаў рэвалюцыі зьявіліца ўдзім да свядомата жыцця жанчыным, самай свабоднай, самай прыгнечанай часткі чалавечтва.

В вількімі дзякасьцімі прапрабабаца нарасткі новага жыцця. Старапрабскае, агіднае мінулае не можа і проку даць сабе адчуваць.

Мертвы халад жытота. В завулкаў жыцця паказаваліца розныя чубараўні і чутаскі са сваёй сьмерцёўскай філізофіяй: усёй даволена. Часамі ня ведаеш, в якога канца зьявіцца чубаравен або чужак. Ад гэтага не гарантуе ні ўраст, ні гэтамакі стан, ні нават патэснае званьне члена партыі.

Аповесць аб учынку партыйца Івана Яворскага над работніца А. Картонай фабрыкі ў Пухавічах красамойна таварыць аб гэтым.

Няхай чытач выбачыць нам за некаторае адступленьне.

Івана Яворскага, старога партыйца, у свой час накіравалі ў Пухавічы ў якасьці дырэктара картонай фабрыкі. Калі насылалі—думалі: Яворскі сваю партыйную і гаспадарчую практыку аддасць на справу пастаўкі фабрыкі, грамадзкай і партыйнай работы. Але праз некаторы час Яворскі паказаў, што ў ім памыліліся: ён зьявіўся дрэнным гаспадаром і дрэнным партыйцам-склочнікам, і таму быў зняты в фабрыку, пакінуўшы ў спадчыну ненадзяжную фабрыку і аусім разваленую партыйную ачэйку.

Гэта быў першы разьдзел в аповесці аб «слаўнай» дэянасьці Яворскага.

Зараз мы пачынаем новы разьдзел аб тым, як дырэктар Яворскі, ужо не малады чалавек і бацька сям'і «сугаў» каханьня маладой работні-

ца пінжыра-ухароў, забіваў сваёй жывою. «Яворскі прыставаў на мяне так, што ня было куды даяцца. У час працы на фабрыцы, Яворскі пельмі начымі праседжаў каля мяне і каў у мяне тузурку прэшы, але я ня брала»,—ніта рабор са слоў сьня работніца А. Ён пушчаў ў ход звычайныя ў такіх выпадках слоўні: «працяну жонку, вазьму дыбе».

Мала тагата, Яворскі арганізуе сетку сваёй агітуры, якая павіна была дапамагчы заманіць дзяўчыну. «Прысьміла падарункі праз кааператара Ліпскага, пасылаў грошы праз камсамольца Казьянка»—расказвае далей работніца А.

Перад намі—агідны малюнак заўзятата падхаліства. Каб дагадзіць «начальству», заўсёды знойдзецца і «камсамольца», і «кааператара», які пойдучь для гэтага на любую самую агідную справу.

Як бачыце, Яворскі арганізаваў цэлую аблаву на маладую работніцу А. Ліпскія і Казьянка, замест таго, каб выкрыць Яворскага, дейнічаючы з ім разам. І тут лепшым прыцедем аказваецца рабор: дзякуецы яму мы ўзнаем тэту справу.

І ня дэва, што ў адзін в прыгожых дэні вярней, вечаю, Яворскі, надцаўным работніцу, дабіўся спайго...

А праз некаторы час фабрычны доктар Сьлядзімскі адзначаў у амбуляторнай кнізе, што работніца А. воньрычна хворая і паслаў яе на адпаведнае дасьледваньне ў Менск. Між іншым у Менску чамусьці ён адмовіліся выдаць справку аб стане здароўя: хворая яна ці здаровая.

Яворскі заразі воньрычнай хваробай работніцу А.

Ці ведаў Яворскі аб сваёй хваро-

ва і пінжыра-ухароў, забіваў сваёй жывою. «Яворскі прыставаў на мяне так, што ня было куды даяцца. У час працы на фабрыцы, Яворскі пельмі начымі праседжаў каля мяне і каў у мяне тузурку прэшы, але я ня брала»,—ніта рабор са слоў сьня работніца А. Ён пушчаў ў ход звычайныя ў такіх выпадках слоўні: «працяну жонку, вазьму дыбе».

Мала тагата, Яворскі арганізуе сетку сваёй агітуры, якая павіна была дапамагчы заманіць дзяўчыну. «Прысьміла падарункі праз кааператара Ліпскага, пасылаў грошы праз камсамольца Казьянка»—расказвае далей работніца А.

Перад намі—агідны малюнак заўзятата падхаліства. Каб дагадзіць «начальству», заўсёды знойдзецца і «камсамольца», і «кааператара», які пойдучь для гэтага на любую самую агідную справу.

Як бачыце, Яворскі арганізаваў цэлую аблаву на маладую работніцу А. Ліпскія і Казьянка, замест таго, каб выкрыць Яворскага, дейнічаючы з ім разам. І тут лепшым прыцедем аказваецца рабор: дзякуецы яму мы ўзнаем тэту справу.

І ня дэва, што ў адзін в прыгожых дэні вярней, вечаю, Яворскі, надцаўным работніцу, дабіўся спайго...

А праз некаторы час фабрычны доктар Сьлядзімскі адзначаў у амбуляторнай кнізе, што работніца А. воньрычна хворая і паслаў яе на адпаведнае дасьледваньне ў Менск. Між іншым у Менску чамусьці ён адмовіліся выдаць справку аб стане здароўя: хворая яна ці здаровая.

Яворскі заразі воньрычнай хваробай работніцу А.

Ці ведаў Яворскі аб сваёй хваро-

ва і пінжыра-ухароў, забіваў сваёй жывою. «Яворскі прыставаў на мяне так, што ня было куды даяцца. У час працы на фабрыцы, Яворскі пельмі начымі праседжаў каля мяне і каў у мяне тузурку прэшы, але я ня брала»,—ніта рабор са слоў сьня работніца А. Ён пушчаў ў ход звычайныя ў такіх выпадках слоўні: «працяну жонку, вазьму дыбе».

Мала тагата, Яворскі арганізуе сетку сваёй агітуры, якая павіна была дапамагчы заманіць дзяўчыну. «Прысьміла падарункі праз кааператара Ліпскага, пасылаў грошы праз камсамольца Казьянка»—расказвае далей работніца А.

Перад намі—агідны малюнак заўзятата падхаліства. Каб дагадзіць «начальству», заўсёды знойдзецца і «камсамольца», і «кааператара», які пойдучь для гэтага на любую самую агідную справу.

Як бачыце, Яворскі арганізаваў цэлую аблаву на маладую работніцу А. Ліпскія і Казьянка, замест таго, каб выкрыць Яворскага, дейнічаючы з ім разам. І тут лепшым прыцедем аказваецца рабор: дзякуецы яму мы ўзнаем тэту справу.

І ня дэва, што ў адзін в прыгожых дэні вярней, вечаю, Яворскі, надцаўным работніцу, дабіўся спайго...

А праз некаторы час фабрычны доктар Сьлядзімскі адзначаў у амбуляторнай кнізе, што работніца А. воньрычна хворая і паслаў яе на адпаведнае дасьледваньне ў Менск. Між іншым у Менску чамусьці ён адмовіліся выдаць справку аб стане здароўя: хворая яна ці здаровая.

Яворскі заразі воньрычнай хваробай работніцу А.

Ці ведаў Яворскі аб сваёй хваро-

ва і пінжыра-ухароў, забіваў сваёй жывою. «Яворскі прыставаў на мяне так, што ня было куды даяцца. У час працы на фабрыцы, Яворскі пельмі начымі праседжаў каля мяне і каў у мяне тузурку прэшы, але я ня брала»,—ніта рабор са слоў сьня работніца А. Ён пушчаў ў ход звычайныя ў такіх выпадках слоўні: «працяну жонку, вазьму дыбе».

Мала тагата, Яворскі арганізуе сетку сваёй агітуры, якая павіна была дапамагчы заманіць дзяўчыну. «Прысьміла падарункі праз кааператара Ліпскага, пасылаў грошы праз камсамольца Казьянка»—расказвае далей работніца А.

Перад намі—агідны малюнак заўзятата падхаліства. Каб дагадзіць «начальству», заўсёды знойдзецца і «камсамольца», і «кааператара», які пойдучь для гэтага на любую самую агідную справу.

Як бачыце, Яворскі арганізаваў цэлую аблаву на маладую работніцу А. Ліпскія і Казьянка, замест таго, каб выкрыць Яворскага, дейнічаючы з ім разам. І тут лепшым прыцедем аказваецца рабор: дзякуецы яму мы ўзнаем тэту справу.

І ня дэва, што ў адзін в прыгожых дэні вярней, вечаю, Яворскі, надцаўным работніцу, дабіўся спайго...

А праз некаторы час фабрычны доктар Сьлядзімскі адзначаў у амбуляторнай кнізе, што работніца А. воньрычна хворая і паслаў яе на адпаведнае дасьледваньне ў Менск. Між іншым у Менску чамусьці ён адмовіліся выдаць справку аб стане здароўя: хворая яна ці здаровая.

Яворскі заразі воньрычнай хваробай работніцу А.

Ці ведаў Яворскі аб сваёй хваро-

СУПРОЦЬ АДЗІНАГА ВЫХАДНОГА ДНЯ ДЛЯ ГАНДЛЁВЫХ СЛУЖАЧЫХ

Трэба ўстанавіць два выхадныя дні

У гандлёвай секцыі саюзу савецкіх і гандлёвых служачых жыва абгаворваецца пытаньне аб устанавленьні адзінага выхаднога дня для гандлёвых служачых.

Рад працаўнікоў лічыць неабходным устанавіць адзін выхадны дзень у нядзелю, забываючы аб тым, што нядзеля зьяўляецца адзіным днём, калі працоўнае насельніцтва можа наведаць крамы МПРК і інш. гандлёвых арганізацыяў.

Я лічу, што наогул нельга ставіць пытаньне аб устанавленьні адзінага выхаднога дня. Справа ў тым, што на гэта ня зможа агадацца ні адзін спажывец.

Мінулае практыка даказала, што, калі ў нас былі ўстанавлены два выхадныя дні—субота і нядзеля,—то спажывец штодзень скардзіўся на гэтыя парадкі і патрабаваў устанавленьня трох-чатырох выхадных дзён для магазынаў. У зьвязку з гэтым гарасет і Наркамгандль выдалі настанову аб устанавленьні 4 выхадных дзён.

Рабочы-спажывец імкнуўся дабіцца таго, каб ён кожны дзень можа купіць патрэбны тавар, а не рабіць запасы. Недарма нарада эканамічнай камісіі МПРК знайшла, што закрываць усіх крам на адзін дзень прынасець толькі шкоду спажывцу і што трэба мець у выхадны дзень 11 дзятурных крам і адкрыць усе кааператывныя крамы на рынку. Але гэта толькі паліятыў. Лік адкрытых магазынаў ня можа задаволяць запатрабаваньняў насельніцтва, і ў выніку будучь стварацца вялікі чаргі.

Мы не павінны забываць яшчэ аб адным. Трэба ведаць, што з'яўляюцца крамынікі закрываюць свае магазыны ў суботу. Выхадны дзень у нядзелю прымусяць іх адкрываць у суботу свае крамы. Гэта выкліча рад скаргаў і г. д.

Калі-ж мы дазволім прыватніку мець выхадны дзень па выбары, тады ясна, што прыватнік скарыстае для сваёй мэты нядзельны дзень, што, вразумела, падарвае зваротні кааператыву.

Калі прызначыць, што трэба адмовіцца ад 4-х выхадных дзён у нядзельны, адзіны выхад—устанавленьне двух выхадных дзён—у суботу і нядзелю—для таго, каб спажывец у сваім раёне можа купіць у любімы дзень патрэбны яму тавар. Два выхадныя дні ў поўнай меры задаволяць і спажывца, і працаўнікоў прылаўку.

З гэтай думкай напэўна згодзіцца і гарасет.

Р. П.

Менскі гарасет у сучасны момант заняты пытаньнем устанавленьня адзінага выхаднога дня для гандлёвых служачых. Выдзяляюцца 102 члены савету, якія будучь прымаюць на ініцыятыўныя імя і разам з працаўніком прылаўку і кааператывнымі намісьціні высуваць гэта пытаньне на месцы.

15-га кастрычніка адбыўся агульны сход працаўнікоў прылаўку разам з членамі кааператывных намісьціні. Устаноўлена перадаць пытаньне аб устанавленьні адзінага выхаднога дня і часу гандлю на абгаворваньне рабочым прадпрыемстваў, а пасля гэтага сьпісаць яшчэ адзін оход і вынасьці частковае рашэньне.

Міхась Бэрава.

РАСКОЛ У ППС

Польшчы) найшоў на адкрытае супрацоўніцтва з пілсудчыкамі і заняў пасаду міністра грамадзкае прыш. Пэпэсаўскія правадары вымушаны былі называць партыйны суд над парупіўшым партыйную дысцыпліну Марачэўскім і выключыць яго в партыі. У той-жа час абвясціў аб сваёй самідарнасці з Марачэўскім другі выдатны пэпэсавец Галуўка і заняў пасаду начальніка ўсходня аддзелу ў міністэрстве замежных спраў. Але і пасля іх выхадна ў ППС засталася шмат прыхільнікаў адкрытата супрацоўніцтва з урадам Пілсудскага. Большасць-жа лідэраў ППС лічыла, што такі адкрыты пераход на бок фашызму качаткова знішчыць уплывы ППС у рабочых масах і выкліча катастрафічныя для партыі вынікі. Дзеля гэтага яны стараліся ўвесь час весці падвойную палітыку, з аднаго боку, трымацца афіцыйнай апазыцыі да ўраду Пілсудскага, а з другога боку—бязупынна наглядзець, каб гэта-я апазыцыя не закрунала сапраўды важныя для ўраду справы і ня выходзіла з пэўных дужа скромных рамак.

Такая двудушная палітыка пэпэсаўскіх верхаводу знайшла сабе належную аданку ў рабочых масах буйных прамысловых цэнтраў, і на соймавых выбарах у гэтым годзе камуністычныя сьпісы сабралі ў іх значна больш галасоў, чым пэпэсаўскія. Гэта зьявілася яскравым паказчыкам пераходу сымпатыяў рабочых ад ППС да сапраўднага абаронцы рабочых інтарэсаў—камуністычнай партыі.

Польшчы) найшоў на адкрытае супрацоўніцтва з пілсудчыкамі і заняў пасаду міністра грамадзкае прыш. Пэпэсаўскія правадары вымушаны былі называць партыйны суд над парупіўшым партыйную дысцыпліну Марачэўскім і выключыць яго в партыі. У той-жа час абвясціў аб сваёй самідарнасці з Марачэўскім другі выдатны пэпэсавец Галуўка і заняў пасаду начальніка ўсходня аддзелу ў міністэрстве замежных спраў. Але і пасля іх выхадна ў ППС засталася шмат прыхільнікаў адкрытата супрацоўніцтва з урадам Пілсудскага. Большасць-жа лідэраў ППС лічыла, што такі адкрыты пераход на бок фашызму качаткова знішчыць уплывы ППС у рабочых масах і выкліча катастрафічныя для партыі вынікі. Дзеля гэтага яны стараліся ўвесь час весці падвойную палітыку, з аднаго боку, трымацца афіцыйнай апазыцыі да ўраду Пілсудскага, а з другога боку—бязупынна наглядзець, каб гэта-я апазыцыя не закрунала сапраўды важныя для ўраду справы і ня выходзіла з пэўных дужа скромных рамак.

Такая двудушная палітыка пэпэсаўскіх верхаводу знайшла сабе належную аданку ў рабочых масах буйных прамысловых цэнтраў, і на соймавых выбарах у гэтым годзе камуністычныя сьпісы сабралі ў іх значна больш галасоў, чым пэпэсаўскія. Гэта зьявілася яскравым паказчыкам пераходу сымпатыяў рабочых ад ППС да сапраўднага абаронцы рабочых інтарэсаў—камуністычнай партыі.

«Ад часу, калі на арэну падзей так нясуменна трыумфальна зьявіўся камунізм, становіцца членаў II-га Інтэрнацыяналу і яго самага радыкальна зьяніліся... У льява былі вырваны клькі і пазурь. Леў перастаў быць львом і, што тут хавацца, калі-б не ахова дзяржаўнае сілы, дык гэты безабаронны леў быў-бы ня раз моцна патурбаваны яго праціўнікамі-марксыстамі. Ня трэба забываць, што крыні панюў в Ц. К. В. «далоў урад» і закіды, што ён мала дэмакратычны, робяцца ў прыемнай упэўненасці, што гэты урад пачае наступленьне камуністыч, і паліцыянт, які служыць-жа інтарэсам буржуазіі вельмі старанна і пільна ахоўвае спакой сацыялістага, які заняты пісаньнем сваёй вышэй памянёных лэзунгаў».

Сказана даволі груба і вярна. Польская паліцыя аж заадагта старанна ахоўвае ППС ад камуністычнае канкурэнцыі.

Увамен за апэку паліцыі і ўрадовую дапамогу «Глос Правды» патрабуе ад ППС далейшага абстрактнага барацьбы з камуністамі і пагражае, што калі за настановав галоўнае рады аб барацьбе в камуністамі

М. ШЭФЛЕР

Барацьба за падваенне ўраджаяў

Цяпер, калі перыяд гаспадарчага аднаўленьня можна лічыць амаль завершаным, на першае месца трэба высунаць задачу культурнай рэвалюцыі і, у прыватнасці, задачу падняцця ўзроўню сельска-гасп. ведаў насельніцтва. Таму ў гэтым комплексе мер, які павінен быць намічаным у кожным даным раёне для ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскага гаспадаркі, першае месца павіна быць вызначана мерам па ўзьяняцці сельска-гаспадарчай культуры.

Пятае ўмова, патрэбная для ажыццяўлення застаўленай задачы, — гэта скамплектаванне сіл і сродкаў у кожным даным раёне ў такіх напрамках, якімі забяспечваюцца максімальны эффект прададзёных мерапрыемстваў. Так, напрыклад, у раёне пашырэння ільну барацьба за шматпольны севазаварот пры поўным разьвіцці ільнянога кліну павінна суправаджацца мерамі па селекцыі ільнянога насення, пашырэння травяноўня, па забяспечэнні акаліччывых мерапрыемстваў, па забяспечэнні ільнянога кліну павінна суправаджацца мерамі па селекцыі ільнянога насення, пашырэння травяноўня, па забяспечэнні акаліччывых мерапрыемстваў, па забяспечэнні ільнянога кліну павінна суправаджацца мерамі па селекцыі ільнянога насення, пашырэння травяноўня, па забяспечэнні акаліччывых мерапрыемстваў.

Шостае ўмова заключаецца ў тым, каб забяспечыць перш за ўсё поўнае ажыццяўленне ўсіх мерапрыемстваў у кожным даным раёне па лініі кожнага саўгасу, кожнага калгасу, кожнай кааперацыйнай сістэмы. Самым недарэчным мне здаецца ўрадавае апрапагандаваць з тым ці іншым раёне сярод сялянства за ўзьяняцця ўраджайнасці, за ўжыванне тых ці іншых новых тэхнічных прыёмаў і метадаў, калі ў гэтым жа раёне, на вачох у сялянства саўгасу, што належача дзяржаве, ці калгасу, што кіруюцца грамадзянска думкаю, ці кааперацыйнай сістэмай, што выяўляе сабою грамадскі пачатак, вядуць сваю справу безгаспадарча, без ужывання тых ці іншых, аправажаных навукай і практыкай, тэхнічных прыёмаў і метадаў. У такіх умовах апрапаганда да зусім натуральна натыхаецца на крытычны і скептычны да сабе адносіны з боку сялянскай масы.

«У саўгасах — самыя цвёрдыя травы, у калгасах не перайшлі на радавы пасеў, у сельска-гаспадарчых таварыствах няма на толькі напешчаных машын і прылад, але нават частак і дэталей да тыпаў і марак машын, што маюцца ў раёне, — а вы кажаце аб сялянскай індывідуальнай гаспадарцы!». Таму трэба кожнаму зямельнаму органу намясціць дакладны канкрэтны план мерапрыемстваў па павышэнні ўраджайнасці і па ўзьяняцці прадукцыйнасці сельскага гаспадаркі і даць такі план да бяжумоўнага выканання кожнаму саўгасу, правесці праз нараду ўсіх калгасоў і рэкамендаваць кожнаму калгасу. Кожная кааперацыйная сістэма павінна забяспечыць стмуляванне сваёй работай правядзення ў жыццё ўсіх гаспадарчых і ўсіх мерапрыемстваў, намічаных да павышэння ўраджайнасці і да ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскага гаспадаркі.

Няма большага ворага для кожнае справы, чым барацьба ведамстваў, барацьба ўстаноў, барацьба арганізацый. У СССР, у дзяржаве, якая кіруецца дыктатурай пралетарыяту, у дзяржаве, якая ўпяршыню перайшла на плянавае будаўніцтва, не павінна быць месца такой барацьбе, і іменна ў гэтых мэтах для кожнай задачы трэба знайсці цэнтр прыцягнення ўсіх сіл, накіраваных да вырашэння гэтай задачы.

Задача павышэння ўраджайнасці і ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскага гаспадаркі павінна канцэнтравана вакол зямельнага органу, інакш разрозненасць мерапрыемстваў, накіраваных да вырашэння гэтай задачы, а тым больш барацьба ведамстваў, устаноў, арганізацый значна зьніжае і ня можа ня зьніжаць эфектыўнасці прададзёных мерапрыемстваў.

Паколькі ў сучасны перыяд партыя паставіла ў ўсёй вострасьцю праблему ўзьяняцця ўраджайнасці, італья трэба высунаць задачу азначнага ўмацавання сіл і сродкаў зямельных органаў і іх аўтарытэту.

Восьмая ўмова, патрэбная для выканання застаўленай задачы, — гэта патрэбнасць больш рэвалюцыйнага, больш рашучага падыходу да правядзення намечаных плянаў мерапрыемстваў.

Кожнаму саўгасу трэба запрапанаваць, выпрадаваўшы сваю апарцыйную праграму выканання застаўленай яму плянаў заданьняў, бяжумоўна і дакладна ажыццяўляць яе.

Кожны калгас праз агранома зямельнага органу павінен атрымаць рад канкрэтных указанняў, якім чынам ва ўмовах данага калгасу трэба ажыццяўляць пэўную праграму работ, і ажыццяўленне яе павінна праводзіцца пад кантролем і кіраўніцтвам агранома зямельнага органу.

Кожная кааперацыйная сістэма павінна быць запрапанавана акаліччывы праграму для выканання пэўных заданьняў, і ажыццяўленне іх павінна праводзіцца пад кантролем і кіраўніцтвам зямельнага органу.

Тэрмін старых калдагавораў канчаецца,

а рад пунктаў яшчэ не ажыццёўлены

Трэба адмовіцца ад габінэтнага абгаворэння дагавору

(Фабрыка «Чырвоная Бярэзіна», Нова-Барысаў)

У мінулым годзе пры заключэнні калектыўнага дагавору быў дапушчаны з боку фабрыку і ЦІ саюзу хамікаў рад памылак. Дагавор абгаворваўся ў габінэтах, дзе прысутнічаў толькі адзін прадстаўнік ад рабочых, ня было прадстаўнікоў ад пасобных цэхуў.

Зграз на цэхах праводзіцца абгаворэнне прававой часткі новага калдагавору і правёрка выканання старога.

Фабком ужо правёў нараду дэлегатаў. Нарада прайшла пад знакам крытыкі недахопаў мінулай калдагаворнай кампаніі. Намеснік дырэктара ў сваім дакладзе заявіў, што стары дагавор выканан на... 120 проц. На гледзячы на гэта, дэлегаты адзначылі, што ёсць рад скажэнняў пунктаў старога дагавору адносна спецварты, дадатковых вопускаў, кампенсацыі за прафшкоднасць.

Ахова працы — „дробязь“

можна з ёю і ня лічыцца

(Леспіліня імя Розы Люксембург)

Канчаецца тэрмін старога калдагавору. Рад пунктаў яго да гэтага часу ня выкананы па віне кіраўніцтва МББ чыг. Асабліва ня лічылася адміністрацыя з адзіночна дагавору аб ахове працы. Спецвартка павінна выдавацца праз кожны 6 месяцаў; заўсёды спазьняюцца з выдачай яе на 1—2 месяцы, якасць спецварткі дрэнная; толькі нядаўна паставілі ўмывальнік; яшчэ да гэтага часу не адрамантавалі лазні.

Дзе забываюць, што калдагавор — закон

(Па лістох рабкораў)

Набліжаецца тэрмін заключэння новых калектыўных дагавораў. На радзе прадырэмстваў скончылася правёрка старых.

Карэспандэнцыі з месц стракадаць радам прыкладаў парушэнняў асноўных пунктаў дагавораў. Прафасіянальныя арганізацыі да гэтага часу ня прымалі належных мер, каб дабіцца выканання ўсіх частак дагавору.

У выніку, ня гледзячы на скажэнне тэрмінаў дагавораў, многія пункты не праведзены ў жыццё да гэтага дня.

Нядаўна адбыўся сход рабочых набівачнага цэху. Там таксама гаварылі аб парушэнні раду пунктаў калдагавору. Адміністрацыя не аплачвае прастой па тэхнічных прычынах, якія бываюць больш 15 хвілін, заволасіраўніцтва на пікавіцка дзасцю спеціалака, якое выдаецца рабочым шкодных цэхуў. Гэтае малака часта бывае напалова з вадой, а часта такім кіслым, што яго нельга ў рот узяць. Гаварылі і аб спецабутку, які атрымліваюць накатчыкі, парэшкі, што трэба лепш выдзец савідалі.

8-ы пункт дагавору гаворыць, што адміністрацыя павінна прымаць на работу толькі членаў саюзу. А быў рад выпадкаў, калі прымалі на работу нячленаў саюзу. Спецвартка не выдавалася свачасова, рабочыя атрымлівалі савідалі толькі праз 4 месяцы.

Б. Шымкінд,

Да пленуму ЦСПСБ

Рад пунктаў ня выкананы

(1-ая дзярждрукарня)

Сёлета адміністрацыя друкарні аднеслася да калдагавору значна лепш, чым летась.

Аднак, і ў гэтым годзе рад пунктаў калдагавору ня выкананы.

Нядаўна фабзавком друкарні правёў правёрку выканання дагавораў.

Перш за ўсё часта парушаўся пункт калдагавору аб выплаце зарплат у рабочы час. Звычайна зарплата выдавалася пасля работы, і рабочым прыходзілася траціць на гэта па паўтары-дзве гадзіны.

Згодна калдагавору, прадырэмства павінны выдаваць рабочым і служачым спецвартку. Гэты пункт у адносінах машынага аддзялення застаўся толькі на паперы. Да гэтага часу рабочыя гэтага аддзялення працуюць у старой спецвартцы, адміністрацыя ўсё корміць абіяцкамі.

„Прадырэмства павінна забяспечыць памяшканне друкарні выстачальным святлом, вентылятарамі і г.д.“ — гаворыць пункт 32-гі калдагавору.

Іх выкананы гэты пункт? Ва ўсіх аддзяленнях друкарні мала святла — рабочыя псуець сабе вочы на вачэрніх зменах.

У машынным і пералётным аддзяленнях трэба ўстанавіць 4 вентылятары, — ніводзін вентылятар ня мае накрывкі.

Ня ўжываюцца таксама пункты калдагавору, у якіх гаворыцца аб адлічэнні на ўтрыманне нізавое прафарганізацыі і на культасветную работу. Замест таго, каб гэтыя грошы ўносіць да 10-га кожнага месяца, адміністрацыя зацягвала з выплаты гэтых грошай да канца месяца.

Г.

Па Савецкай Беларусі

Злачынствы ў апарце Вушацкага РК

Кулацкае засьпэле ў крэдытнай кааперацыі. — Рад адказных работнікаў раёну зьняты з працы і адданы пад суд.

(Ад нашых полацкага карэспандэнта)

Палацкая АКБ-РСІ выкрыла цэлы рад злачынстваў з боку верхавіны Вушацкага РВБ.

— Старшыня РВБ Палуоў, старшыня раённай зямельнай камісіі — Дземянчонак і старшыня крэдытнага таварыства Эрдман замест вядзення сваёй работы п'янітвавалі і зрабілі рад злачынстваў.

Адсутнічала кіраўніцтва сельсаветамі, якія працавалі ўразброй, а райвыканком не рэагаваў на скаргі, што паступалі на сельсаветы з боку сялянства. Ня гледзячы на заявы сялян, зямля часта перадавалася не бядняком, а заможнікам, якія вядуць знаёмства з апаратам райземакамісіі і праз яго карыстаюцца зямлёю, не абрэзаюцца, у той час, калі беднота настойліва патрабавала перадачы зямлі і сенажаці ёй, абрэзкі «зямельных тузоў» і г. д.

М. Г.

Культармейцы ў в. Цне

Сялянства атрымала рэальную дапамогу

14-га кастрычніка камсамольцы Гарадзкога раёну Менску арганізавалі культурны паход ў вёску Цне. У паходзе прымалі ўдзел атрад кавалёў, старароў, бляхароў, цырульнікаў і студэнты музтэхнікуму. Трактар, які быў узяты з сабою, цэлы дзень абслугоўваў бядняцкіх гаспадаркі. У паходзе прымалі ўдзел доктар, ветэрынар і аграном.

У вёсцы камсамольцы падаліся на групы і пачалі працаваць кожны па сваёй спецыяльнасці. Кавалі папраўлялі сельска-гаспадарчыя машыны, бляхары папраўлялі вёдры, чайнікі і інш. хатнія рэчы.

Валікую санітарна-гігіеічную работу правялі цырульнікі. За некалькі гадзін іны пастрыглі і пабрылі звыш 100 сялян. Барысную работу выканалі цесьляры, якія пасьпелі за адзін дзень адрамантаваць вясковую школу. Аграном

крэдытнае таварыства замест абслугоўвання беднаты крэдытавала заможніках. Праўленне крэдытнага т-ва складалася з заможнай часткі вёскі (сярод упоўнаважаных да 65 проц. заможнікаў), якая зусім ня імкнулася задаволіць патрэбы беднаты.

Бяднячка Канкрашэньва амаль цэлы год хадзіла за крэдытам і дагэтуль не атрымала, а служачыя т-ва маюць да 500 р. крэдыту.

Па дакладу асобнай камісіі, якая абследавала працу раёну, Палацкая АКБ-РСІ зьняла з працы Бучыцкага — сабрата РВБ КП(б)Б, Палуова — старшыню РВБ, Дземянчонак — старшыню райземакамісіі і Эрдмана — старшыню крэдытнага т-ва і справу па іх перадала пракуратуры.

Непарадкі ў Віцебскім мастацкім тэхнікуме

ВІЦЕБСК. (Наш кар.) Абследаванне РСІ выявіла рад агідных зьявішч у Віцебскім мастацкім тэхнікуме. Сярод супрацоўнікаў тэхнікуму было разьвіта п'янства, якое разлагала і студэнцкую масу. 70 студэнтаў жыло ў бруцкім сырм памяшканні, дзе можна было змясціць ня больш 30 чалавек. У тэхнікуме праводзілі папоўскія і кулацкія сьмелі. Пры ўсёй сьці-

„Тыдзень кнігі“ на Бабруйшчыне

БАБРУЙСК. (Наш кар.) „Тыдзень кнігі“ ў Бабруйску будзе праведзены з 15 кастрычніка па 7 лістапада, а на акрузе пачнецца 20 кастрычніка. Ужо складзена камісія па прапаўнічваю асветных устаноў для правядзення на ўсёй акрузе мерапрыемстваў, якія высюлаюцца гэтай камісіяй. Каб прасачыць за правядзеннем у жылдзіх мерапрыемстваў па прасоўваньні кнігі ў самыя густыя сялянства, складаюцца раёныя камісіі, якія правяраць абслугоўванне кнігай саўгасоў, калгасоў, ровічак сельска-гаспадарчых артылаў і наладжваюць

15-га чэрвеня скончыўся тэрмін

Сілай дэяржэўнага партыянага, прафесійнальнай і непрацыйнай грамадзянскай забеспячэння сканцэнтраванне адзінай волі рэвалюцыйнага прадстарытату на мерах, якія могуць у кароткі тэрмін (5-6 год) стварыць сапраўды валіварнейшы зрух у развіцці вытворчых сіл сельскае гаспадаркі.

Іменна ад такога сканцэнтравання ўсіх сіл, іменна ад рэвалюцыйнай пастаноўкі пытання, іменна ад умелага аб'яднання комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на адну і тую-ж мету, залежыць ня толькі праблема павышэння ўраджайнасці, але і праблема ўзьяцця сельска-гаспадарчай культуры і праблема сацыялістычнай перабудовы нашай вёскі.

Сілай дэяржэўнага партыянага, прафесійнальнай і непрацыйнай грамадзянскай забеспячэння сканцэнтраванне адзінай волі рэвалюцыйнага прадстарытату на мерах, якія могуць у кароткі тэрмін (5-6 год) стварыць сапраўды валіварнейшы зрух у развіцці вытворчых сіл сельскае гаспадаркі.

Іменна ад такога сканцэнтравання ўсіх сіл, іменна ад рэвалюцыйнай пастаноўкі пытання, іменна ад умелага аб'яднання комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на адну і тую-ж мету, залежыць ня толькі праблема павышэння ўраджайнасці, але і праблема ўзьяцця сельска-гаспадарчай культуры і праблема сацыялістычнай перабудовы нашай вёскі.

Сілай дэяржэўнага партыянага, прафесійнальнай і непрацыйнай грамадзянскай забеспячэння сканцэнтраванне адзінай волі рэвалюцыйнага прадстарытату на мерах, якія могуць у кароткі тэрмін (5-6 год) стварыць сапраўды валіварнейшы зрух у развіцці вытворчых сіл сельскае гаспадаркі.

Іменна ад такога сканцэнтравання ўсіх сіл, іменна ад рэвалюцыйнай пастаноўкі пытання, іменна ад умелага аб'яднання комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на адну і тую-ж мету, залежыць ня толькі праблема павышэння ўраджайнасці, але і праблема ўзьяцця сельска-гаспадарчай культуры і праблема сацыялістычнай перабудовы нашай вёскі.

Сілай дэяржэўнага партыянага, прафесійнальнай і непрацыйнай грамадзянскай забеспячэння сканцэнтраванне адзінай волі рэвалюцыйнага прадстарытату на мерах, якія могуць у кароткі тэрмін (5-6 год) стварыць сапраўды валіварнейшы зрух у развіцці вытворчых сіл сельскае гаспадаркі.

Іменна ад такога сканцэнтравання ўсіх сіл, іменна ад рэвалюцыйнай пастаноўкі пытання, іменна ад умелага аб'яднання комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на адну і тую-ж мету, залежыць ня толькі праблема павышэння ўраджайнасці, але і праблема ўзьяцця сельска-гаспадарчай культуры і праблема сацыялістычнай перабудовы нашай вёскі.

Сілай дэяржэўнага партыянага, прафесійнальнай і непрацыйнай грамадзянскай забеспячэння сканцэнтраванне адзінай волі рэвалюцыйнага прадстарытату на мерах, якія могуць у кароткі тэрмін (5-6 год) стварыць сапраўды валіварнейшы зрух у развіцці вытворчых сіл сельскае гаспадаркі.

Іменна ад такога сканцэнтравання ўсіх сіл, іменна ад рэвалюцыйнай пастаноўкі пытання, іменна ад умелага аб'яднання комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на адну і тую-ж мету, залежыць ня толькі праблема павышэння ўраджайнасці, але і праблема ўзьяцця сельска-гаспадарчай культуры і праблема сацыялістычнай перабудовы нашай вёскі.

Сілай дэяржэўнага партыянага, прафесійнальнай і непрацыйнай грамадзянскай забеспячэння сканцэнтраванне адзінай волі рэвалюцыйнага прадстарытату на мерах, якія могуць у кароткі тэрмін (5-6 год) стварыць сапраўды валіварнейшы зрух у развіцці вытворчых сіл сельскае гаспадаркі.

Іменна ад такога сканцэнтравання ўсіх сіл, іменна ад рэвалюцыйнай пастаноўкі пытання, іменна ад умелага аб'яднання комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на адну і тую-ж мету, залежыць ня толькі праблема павышэння ўраджайнасці, але і праблема ўзьяцця сельска-гаспадарчай культуры і праблема сацыялістычнай перабудовы нашай вёскі.

Сілай дэяржэўнага партыянага, прафесійнальнай і непрацыйнай грамадзянскай забеспячэння сканцэнтраванне адзінай волі рэвалюцыйнага прадстарытату на мерах, якія могуць у кароткі тэрмін (5-6 год) стварыць сапраўды валіварнейшы зрух у развіцці вытворчых сіл сельскае гаспадаркі.

Іменна ад такога сканцэнтравання ўсіх сіл, іменна ад рэвалюцыйнай пастаноўкі пытання, іменна ад умелага аб'яднання комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на адну і тую-ж мету, залежыць ня толькі праблема павышэння ўраджайнасці, але і праблема ўзьяцця сельска-гаспадарчай культуры і праблема сацыялістычнай перабудовы нашай вёскі.

„ДЗЕНЬ УРАДЖАЮ“ НА БЕЛАРУСІ

Чым можа пахваліцца наша сельская гаспадарка.—Месцы робяць падлік гадавой працы па ўсіх галінах сельскае гаспадаркі.—Ужо ёсць першапачатковыя вынікі барацьбы за падвышэнне ўраджайнасці.



Аб'еднаваныя балоды ў даследчыка

Да ўсебеларускага з'езду мэталістых

18-га кастрычніка ў Менску склікаецца ўсебеларускі з'езд рабочых-мэталістых. На з'езд каацэцыя старшыня ЦК саюзу мэталістых тав. Ленскі.

Калектывы наперадзе

МАЗЫР. (Наш кар.). Падвоячы некаторыя вынікі аб становішчы сельскай гаспадаркі на Мазыршчыне да «Дня ўраджая», ніяк нельга абмінуць такую валіварнейшую работу, праробленую ў сэнсе пераводу сельскай гаспадаркі на новыя формы землярарыстання.

Першыя вынікі барацьбы за ўраджайнасць

ВОРША. (Наш кар.). «Дзень ураджая» па акрузе прайшоў пад лезунгам павялічэння ўраджайнасці палёў. Гэта пытанне дасканала абгаворвалася на сялянскіх сходах і на с.-г. выстаўках.

На сацыялістычныя рэйкі

БАБРУЙСК. (Наш кар.). Да «Дня ўраджая» гэтага году сельская гаспадарка Бабруйшчыны мае даволі значныя поспехі. Пераведзена, напрыклад, на шматполье плошча ў 35.000 гектараў.



Бульба ў даследчыка

Нарада рабочых заводу „Домбаль“

У пятніцу, 19-га кастрычніка, а 6-й гадзіне ўвечары, у Нова-Барысаве, на заводзе імя Домбала склікаецца нарада майстроў з падсобным штатам рабочых па пытаньнях вытворчага вылучэння.

НАШЫ ДАСЯГНЕНЬНІ

СЛУЦКАК. (Наш кар.). Сёлета да «Дня ўраджая» сельская гаспадарка Слуцкай вобшчы можа пахваліцца новымі поспехамі. У гэтым годзе ўжо 18 проц. усёй пасёўнай плошчы занята пад шматпольнымі севазваротамі.

Ураджайнасць

Ураджайнасць на адну дзесяціну пасеву ў калгасах складае: жыта—60 пуд.; пшаніца—40 пуд., авёс—60 пуд., у індыўідуальных сялянскіх гаспадарках: жыта—35 пудоў, пшаніца—30 пуд., авёс—40 пуд.

Слуцкая вобшча

Слуцкая вобшча ў гэтым годзе пераважна перавяла на шматполье плошчы ў 90 проц. супроць мінулага году. Шматполье расьце, пашыраецца травасеяньне.

Сельская гаспадарка

Сельская гаспадарка ў гэтым годзе пераважна перавяла на шматполье плошчы ў 90 проц. супроць мінулага году. Шматполье расьце, пашыраецца травасеяньне.

